

проза

проза

Леанід Дранько-Майсюк



...чым больш робіш,
тым бліжэй да Бога...

Аляксей Нічыпorkа і Рудольф Гес

Паэма

1.

У суботу 10 траўня 1941 году а шостай вечару на месеньнік Гітлера Рудольф Гес выляцеў з Аўгсбурга на сваім асабістым “Месершміце” ў напрамку Вормса.

Шмат рызыкі чакала наперадзе, і дзеля спакою Рудольф Гес дэкламаваў астралагічны вершык уласнага крэмзаньня:

Трэба сябе хваліць
Хоць раз, хоць калі,
Хоць адным,
Але ласкавым словам,—
Гэтак жа,
Як невідушчы хваліць зоркі.

Верш ажыўляў тыя пачуцьці, якія ўпершыню

прыйшлі ў душу падчас першага самастойнага палёту ў траўні 1918-га, калі ён, малады лейтэнант, вучыўся лётаць на біплане “Альбатрос”.

А пачуцыці былі такія: ён ня проста звычайны Рудольф, ён — эпічны герой Зігфрыд, што па дарозе на Вормс забівае пачварнага Цмока.

Аднак жа Вормс — толькі пачатковы напрамак палёту.

Шлях быў няблізкі, за межы Рэйху — ажно ў Шатландыю.

Каб шчасыліва адужаць небясьпечную дарогу, якраз і трэба адчуваць сябе эпічным асілкам...

Перад вылетам ён загадаў зыняць з самалёта гарматы і кулямёты.

На Брытанскіх выспах павінны ацаніць гэта, бо няўзброены самалёт — вобраз дружалюбнасьці.

Хваляваныне насычала кроў, і ён узбуджана гладзіў сваё правае калена, як гэта рабіў на Берлінскай Алімпіядзе сам фюрэр...

А яшчэ ён думаў пра маленькага Вольфа.

Думкі пра сына найбольш супакойвалі.

Раніцай ён удосталь нагуляўся з Вольфам у сваім садзе.

2.

У гэты ж дзень і ў гэты ж прыблізна час жыхар Давыд-Гарадка бондар Аляксей Нічыпорка гаротна сядзеў на сваім падворку, намёртва стуліўшы ўчарнелыя ад моцнага душэўнага болю вусны; сядзеў, не варушыўся і пакутліва прыслухоўваўся да таго, што рабілася ў ягонай хаце.

У хаце, здаецца, нічога й не рабілася, адно — на ўсе іконы хрысьціўся глухі Аляксееў бацька Максім, ляжала на ложку вельмі хворая пяцігадовая Волька, а ў калысцы толькі што заснула самая меншая — Валя.

Дзьве ж старэйшыя дзяўчынкі Ганна і Люба бегалі па двары, гулялі ў хованкі...

Сённяня бальшавіцкі лекар сказаў Просі, Аляксеевай жонцы, што Волька месяцы праз два можа памерці, калі яе не лячыць.

З выпісаным рэцэптам заплаканая Прося пайшла ў аптэку Каплінскага...

3.

У Рудольфа Геса былі дакументы на імя капітана Люфтвафэ Альфрэда Хорна.

З іншага — меў пры сабе аксамітную пушачку з двумя Жалезнымі Крыжамі (узнагароды спатрэбяцца, калі давядзецца выступаць у парламенце!), маршрут палёту, тапаграфічную карту Паўднёвой Шатландыі, пляшку ружовага віна (адзін глыток надоўга вяртаў

бадзёрасьць!), пісталет сістэмы “Вальтэр”, але без патронаў (таксама ж, каб нават і гэтым паказаць дружалюбнасць свайго рызыкоўнага прылёту), некалькі сямейных фотаздымкаў і — самае галоўнае — схаваны ў падручніку па астралогіі ліст да герцага Гамільтана.

Экзальтаванае шкадаванье агортвала Рудольфа Геса: адно месца ў “Месершміце” пуставала, а там жа магла б сядзець жонка Ільза з маленькім Вольфам.

І хоць тое было немагчыма, усё ж вельмі хацелася, каб у такі гістарычны момант самыя блізкія людзі знаходзіліся побач і адчувалі кожны па-свойму, што момант сапраўды гістарычны, бо ён — іхні муж і бацька Рудольф Гес — імкнецца памірыць два вялікія арыйскія народы, паміж якімі не павінна быць вайны.

4.

Аляксею Нічыпорку трэба было не сядзець, а працаваць — работы ж у двары, як і заўсёды, да гібелі.

Найперш чакала недаробленая бочка шкляра Нахіма Машэвіча і недаробленая дзежка каваля Лезара Пейсаходвіча.

Аднак жа гэблік, шархебель, склобка, струг, набівач, спуст, долата, съвердлік, разъмер-цыркуль, лучковая пілка, нацягіч, навёртка, дорнік — і нішто іншае не трymалася ў руках.

Ведаў, як шмат працаваў яго бацька Максім — таксама ж бондар; не кідаў работу й тады, калі хварэлі дзеци.

А вось ён чамусыці ня можа, занядужала дачка, і апусьціліся руکі.

Ён мала робіць, а трэба ж больш, бо чым больш робіш, тым бліжэй да Бога.

Так заўсёды кажа бацька.

А яшчэ бацька гаворыць, што чым далей, тым людзі будуць рабіць усё менш і менш і гэтак назусім адсунуцца ад Господа.

5.

Усё адбывалася паводле дакладных разлікаў і ўсё знаходзілася на сваіх прызначаных месцах.

Урэшце — усё Рудольфу Гесу падабалася: і надзейны гудат рухавікоў, і дакладныя паказаныні прыбораў, і моцнае радыё, у якім чуліся ня толькі нямецкія паветраныя перамовы — англійскія таксама.

Яму падабалася й новая ягоная абмундзіроўка — нябеснага колеру кашуля і гэткага ж колеру гальштук; лётны, толькі што пашыты, мундзір; цёплыя, на сабачым футры, чаравікі.

Праляцеўшы над Вормсам і Бонам, ён упэўнена кіраваў сваю ма-гутнную машыну далей, на галандскае астраўное мястэчка Дэн-Бург, на сігналы радыёстанцыі ў Калунборзе.

“Я, прадстаўнік фюрэра і вялікай Германіі, буду не прасіць, а патрабаваць міру! — гэтак сам сабе мроіў. — Англічане павіны зразумець, што за апошняя гады палітычнае становішча ў съвеце зъмянілася канчаткова, і Брытанія ўжо не галоўная краіна Еўропы... Яны павінны здагадацца: мэта фюрэра — не пусьціць бальшавізму Еўропу... Вайна супраць СССР — неабходнасць... Аднак жа гэтая вайна мусіць перарасці ў вайну ўсяго Захаду супраць дзікунскага Усходу!...”

6.

Неспакой усё мацней съціскаў душу, і, каб даць сабе хоць якое адхланьне, Аляксей Нічыпорка глядзеў на сваіх большых, на іхнюю бесклапотную гульню ў хованкі...

Вось Ганна хаваецца за гурбаю арэхавых абручоў.

Люба шукае і хутка знаходзіць Ганну. А тады ўжо зъбіраецца шукаць Ганна і таксама хутка знаходзіць Любку, якая хавалася за гураю колатых дубовых і сасновых клёпак.

У хаце пакуль што ціха, адно чуецца бясконцая малітва старога Максіма...

У хортцы бразнула клямка.

Гэта ж, мусіць, з аптэкі вярнулася Прося?!

Аднак жа не.

У двор увайшоў шкляр Нахім Машэвіч, а за ім — каваль Лезар Пейсаховіч.

Шкляр пачаставаў дзяўчатаць цукеркамі, а каваль даў ім пернікай.

7.

Маршрут палёту ляжаў над Рэйнам да Эмерыха, а пасля — да ракі Эмс.

Далей пачыналася Паўночнае мора.

На чульлівага аскета Рудольфа Геса мора ўзьдзейнічала містычна.

Ён да самазабыцца любіў бясконцую прастору вады.

Бераг дзяцінства быў егіпецкі.

Зрэшты, хутка гэты бераг зробіцца нямецкім.

Афрыканскі корпус Ромеля пакажа незгарліваму Чэрчылю каму па-сапраўднаму павінен належыць Егіпет...

Як зачараваны, Рудольф Гес кружыў над вялікаю вадою.

Удосталь налюбаваўшыся небяспечнаю прастораю, запусціў кінекамеру: гэтым краявідам, вядома, пазайздросціла б Лені Рыфеншталь!

Аднак жа адначасова здымалася і кіраваць самалётам — занятак не зусім прости.

Балюча заныла левае плячо: зас্বярбелі даўнія раны, атрыманыя пад Вердэнам і ў Трансільваніі.

Выключыўшы камеру, паклаў яе на падручнік па астралогіі, — акурат на ліст да герцага Гамільтана.

У лісьце ж такія простыя і справядлівые слова: Германія дзейнічае ў Еўропе, Брытанія — у сваіх калоніях... Вайну паміж сабою неабходна спыніць... Магчымая толькі сумесная вайна супраць бальшавікоў...

8.

Нахім Машэвіч і Лезар Пейсаходвіч прынеслы гроши.

“Але ж я яшчэ не зрабіў вашую работу!” — зъдзіўся Аляксей Нічыпorka.

“Нічога, работа ня вельмі пільная, — пачуў Аляксей, — а гроши мы даем наперад, бо ведаем, што ў цябе захварэла трэцяе дзіця”.

Зноў бразнула хортка.

Гэта ўжо нарэштце вярнулася Прося.

Заместа лекаў яна прынесла звыклую навіну — і Каплінскага арыштавалі, і ў ягонай аптэцы трусяць.

9.

З Калунборга ішла трансляцыя “Урачыстай месы” Бетховена, і гэта быў добры знак, бо Рудольф Гес гэтак жа любіў Бетховена, як любіў мора.

Дачакаўшыся першых зорак, выпіў крыху ружовага віна, яшчэ раз успомніў, што “трэба сябе хваліць...”, уявіў, што сам ён — нябеснае цела і, як у егіпецкім дзяцінстве Біблію, пацалаваў падручнік па аст-ралогіі.

І толькі пасыля гэтага павярнуў свой “Месершміт” дакладна на захад ад Калунборга.

Наперадзе была Шатландыя...

Так, ня Вагнер, а менавіта Бетховен любімы кампазітар, і гэта, дарэчы, адзіная таямніца, якую ён асьмельваўся хаваць ад фюрэра. Аднак жа, калі гээтая будзе шкодзіць ідэі абсолютнага падпарадкавання Адольфу Гітлеру, тады ён, Рудольф Гес, назаўсёды адкіне яе і ўголас абвесыць: “Мой любімы кампазітар — гэта любімы кампазітар правадыра: Рыхард Вагнер!”

Супакоены такім скуткам, адчуў палёгку і ўпэуніў сябе, што выканае сваю пачэнную місію.

Яму дапаможа ўласнае лётнае майстэрства і палітычна-уплыўловы герцаг Гамільтан.

Яму дапамогуць зоркі.

Яму дапаможа нават і тая выпадковасыць, што любімы яго англійскі фільм “Жыцьцё бенгальскага ўлана” — гэта ж любімы фільм і герцага.

Да ўсяго яшчэ герцаг — палкоўнік авіяцыі.

Яны — лётчыкі!
Лётчыкі ж заўсёды дамаўляюцца...
Аднак жа адбылося так, як захацелася лёсу.
10 траўня 1941 году Рудольф Гес даляцеў такі да гасподы свайго знаёмца герцага Гамільтана, але быў арыштаваны і знаходзіўся за кратамі ажно да самай съмерці — да 17 жніўня 1987 году.

10.

А 7 ліпеня 1941-га, як толькі ў Даўыд-Гарадок увайшлі немцы, Прося панесла Вольку да іхняга лекара.

Той адно разъвёў рукамі — позна.

Прося заплакала.

Суцяшаючы яе, лекар па-польску сказаў, каб Германія ня ўлезла ваяваць з Англіяй і прышла б у Даўыд-Гарадок раней, — дзіця можна было б выратаваць...

Прося хавала Вольку з Ганнай і Любай — без Аляксея: чырвонаармеец Нічыпорка гінуў у гэтыя дні недзе пад Жлобінам.

Паўз могілкі некалькі обершутцаў гналі забіваць шкляра Нахіма Машэевіча і кавала Лезара Пейсаходвіча.

І ўсылед за імі гналі ў яму яшчэ сотні такіх як яны шкляроў, кавалёў, краўцоў, гарбароў, кушняроў, рымароў, крамнікаў, шаўцоў...

Пахаваўшы Вольку, Ганна і Люба бегалі глядзець у ту ю яму і на ўсё жыцьцё запомнілі: чалавечая кроў ня тоўпілася ў глыбокім доле і вылівалася з яго, як з вялізной, перапоўненай балеі.

Ах, Божа ж, ты мой...

А tym часам нямоглы Максім вынес маленькую Валю ў двор і паклаў спаць у сасновыя стружкі.

У хаце баяўся пакідаць адну, бо мог не дачуць, калі што якое...

Перахрысьціўшы дзіця, стары ўзяўся дарабляць Нахімаву бочку, каб за ёю дарабіць і Лезараўву дзежку.